

Якія бываюць доборныя элементы даху ў ондулина

Змест

- Разнавіднасці дахавых доборных элементаў
- Мантаж доборных элементаў даху: асноўныя прынцыпы
- Вынік



Доборныя элементы для даху выконваюць дзве асноўныя функцыі:

- Па-першае, яны абараняюць дах ад неспрыяльных знешніх уздзеянняў (ападкаў і парываў ветру).
- Па-другое, значна паляпшаюць яе эстэтычныя якасці, надаючы даху завершаны, гарманічны выгляд.

Разнавіднасці дахавых доборных элементаў

Каб разабрацца, што такое доборныя элементы для даху Андулін, азнаёмімся з асноўнымі іх відамі.

Конік



Конькавая планка выконвае вентыляцыйную і абарончую функцыю. Яна прыкрывае верхні стык скатаў, не дазваляючы ападкам трапіць унутр, і забяспечвае выхад паветра з-пад даху. Дзякуючы ёй канструкцыя дыхае, а пыл і бруд не трапляюць пад дах.

Конік выбіраюць у залежнасці ад дахавага матэрыялу:

- Для Чарапіцы Андулін: 1035 × 420 мм, рабочая даўжыня 910 мм, маса 1,38 кг.
- Для Андуліна Смарт: 1000 × 420 мм, рабочая даўжыня 875 мм, маса 1,32 кг.

Таўшчыня абодвух варыянтаў — 3 мм. На выбар ёсць такія ж колеры, як і для даху Андулін.

Важна: для захавання гарантыі і забеспячэння даўгалежнасці даху неабходна выкарыстоўваць арыгінальныя доборныя элементы. Пра тое, чаму не варта замест фірменнага коніка Андулін выкарыстоўваць самаробныя ці заводскія ацынкаваныя конькі, можаце прачытаць тут.

Ендова



Ендова абараняе дах ад працекаў у месцы дотыку двух скатаў. Прадстаўляе сабой жолаб, укладзены пад нахілам уздоўж лініі ўнутранага вугла, куды цячэ вада з абодвух плоскасцяў даху.

Ендова Андулін сумяшчальная з Андулінам Смарт, Чарапіцай Андулін і Андувіллай. Памеры: 1000 мм у даўжыню, 420 мм у шырыню, 3 мм у таўшчыню.

Пакрываальны фартух



Фартух герметызуе прымыканні даху да вертыкальных канструкцый — сценам, дымаходам, парапетам. Ён вырабляецца з устойлівага да выцвітання поліпрапілена чорнага колеру. Пры неабходнасці пакрываальны фартух падразаецца пад патрэбны памер або зстыкоўваецца ўнахлест у адну хвалю. Мантаж доборных элементаў даху гэтага віду патрабуе дакладнай падгонкі пад вугал прымыкання.

Тэхнічныя параметры:

- Для Чарапіцы Андулін: 925 мм агульная даўжыня, 860 мм рабочая даўжыня, таўшчыня 1,5 мм, маса 0,45 кг.
- Для Андуліна Смарт: тыя ж габарыты, маса 0,57 кг.

Матэрыял абодвух варыянтаў — поліпрапілен.

Аэратар (вентыляцыйная труба)



Аэратар — спецыяльны прыстасаванне, прызначанае для праветрывання прасторы пад дахам і прадухілення ўтварэння кансэнсату.

Канструкцыя інтэгруецца ў дахавае пакрыццё без парушэння цэласнасці гідраізаляцыі. Матэрыял — поліпрапілен, дыяметр праходнай трубы 110 мм.

Разнавіднасці аэратараў:

- Вентыляцыйная труба для Андувіллы: памеры асновы 40 × 48 см, вышыня 70 см, дыяметр 110 мм, вага 1,90 кг, колер — чорны.
- Вентыляцыйная труба для Чарапіцы Андулін: памеры асновы 70 × 49 см, вышыня 70 см, дыяметр 110 мм, вага 2,20 кг, колер — чорны.
- Вентыляцыйная труба для Андуліна Смарт: памеры асновы 70 × 45 см, вышыня 70 см, дыяметр 110 мм, вага 2,25 кг, колер — чорны.

Запаўняльнік карніза



Вырабляецца з пенапалітылену. Абараняе нахлест конькавага элемента на дах ад ападкаў, пылу, дробных птушак і смецця. Запаўняльнік можа быць суцэльным або з перфарацыяй. Дастаткова проста выдавіць адвёрткай спецыяльныя адтуліны. Запаўняльнік карніза вырабляецца з улікам геаметрыі Андуліна Смарт, Чарапіцы Андулін і Андувіллы.

Шыпец



Элемент тарцавага фронтона, мантуемы на свесах скатаў. Абараняе паддаховую зону ад ападкаў і забруджванняў. Не блытаць з архітэктурным шыпцом — у будаўнічай тэрміналогіі гэта трохкутная верхняя частка тарцавай сцяны дома, абмежаваная карнізам.

Фірменныя вырабы Андулін ужываюцца для афармлення тарца даху, надаючы канструкцыі завершаны выгляд і перашкаджаючы траплянню снегу і смецця пад дах.

Шыпец для Чарапіцы Андулін:

- фактычная даўжыня: 1035 мм;
- рабочая даўжыня: 915 мм;
- шырыня: 150 мм;
- маса: 0,55 кг;
- таўшчыня: 3 мм.

Шыпец для Андуліна Смарт:

- фактычная даўжыня: 1000 мм;
- рабочая даўжыня: 850 мм;
- шырыня: 210 мм;
- маса: 0,77 кг;
- таўшчыня: 3 мм.

Мантаж доборных элементаў даху: асноўныя прынцыпы

Даховыя доборныя элементы для даху маюць не меншае значэнне, чым сам дах. Таму да іх мантажу трэба ставіцца з максімальнай адказнасцю.

Абавязкова ўлічваюць:

- **Тып асноўнага пакрыцця** (Андулін Смарт, Чарапіца Андулін або Андувілла) — ад гэтага залежаць памеры аксесуараў.
- **Геаметрыю даху**: колькасць скатаў, наяўнасць ендаваў, прымыканняў да сцен і трубам.
- **Патрэбу ў вентыляцыі** — для непрадзіманых дахаў абавязковыя аэратары і вентыляваныя запаўняльнікі.
- **Каляровае рашэнне** — доборныя элементы падабраюць па колеру дахавага матэрыялу.

Калі вы вырашылі купіць доборныя элементы для даху, выбірайце толькі з арыгінальных аксесуараў на сайце кампаніі «Андулін». Не рэкамендуецца выкарыстоўваць універсальныя сталёвыя доборныя элементы — яны адрозніваюцца па профілі, не супадаюць па сваіх фізічных уласцівасцях з дахам Андулін, спрыяюць утварэнню кансэнсату, намаканню ўцяпляльніка і гніенню абрэштэкі і стропілаў.

Асноўныя правілы ўстаноўкі доборных элементаў даху:

- Конік і шыпец мацуюцца з нахлестам мінімум 15 см на сумежныя элементы.
- Ендава мантуецца да ўкладкі асноўнага пакрыцця.

- Пакрываальны фартух падганяецца пад канкрэтнае прымыканне, пры неабходнасці абразецца нажніцамі па метале ці нажоўкай.
- Запаўняльнік карніза фіксуецца шчыльна, але без дэфармацыі, у адпаведнасці з рэльефам хвалі.
- Аэратар усталёўваецца строга па інструкцыі, з выкананнем герметычнасці прымыканняў, каб пазбегнуць працекаў.

Ужывайце арыгінальны мацеж: спецыяльныя цвікі з літымі шапкамі.

Вынік

Доборныя элементы для даху абараняюць канструкцыю даху ад дажджу, снегу, пылу і смецця, а таксама ад парываў ветру. Яны таксама адказваюць за эстэтычны выгляд: дах глядзіцца акуратней, а дом — завершаным.

Плануючы мантаж даху з Андуліна, адразу закладвайце ў смету поўны набор камплектуючых. Улічвайце памеры доборных элементаў даху пры разліку — гэта вызваліць ад недахопу матэрыялу на аб'екце. Правільны мантаж абыходзіцца танней выпраўлення памылак у будучыні.